

КАМЕННЫЯ ПОМНІКІ СТАРАЖЫТНАСЦІ

На Лепельшчыне да нашага часу захаваліся пахавальныя помнікі XIV–XIX стст. Яны, як і курганы, з'яўляюцца неад'емнай часткай матэрыяльнай і духоўнай культуры нашых продкаў. Вывучэнне гэтых помнікаў дазваляе разгледзець шэраг гістарычных пытанняў, у тым ліку этнічныя і канфесійныя. Многія з магіл XIV–XIX стст. маюць знешнія прыкметы – камяні або каменныя крыжы.

У навуковай літаратуры магілы XIV–XIX стст., абкладзеныя камянімі, адзначаныя адным-двумя валунамі або каменнымі крыжамі, называюцца жальнікі. Назва паходзіць ад беларускага слова «жаль» альбо «жальба». Урочышчы, дзе знаходзяцца жальнікі, адзначаны сваімі мясцовымі назвамі. На Лепельшчыне яны носяць назвы «Галодныя Магілы», «Галоднікі». Паўсюдна на Лепельшчыне бытуе думка, што ў такіх магілах пахаваны людзі, памёршыя ў часы вялікага голаду. Паданні такога кшталту распавядаюць бабулі сваім унукам у Велеўшчыне. Тут на ўскрайку вёскі, ва ўрочышчы «Селіца», ёсць каменныя надмагіллі і каменныя крыжы. Мінулым летам вайскоўцы пошукувага батальёна памылкова раскапалі ў гэтым урочышчы адно пахаванне. Разам з касцямі быў знайдзены срэбраны нацельны крыжык.

Магчыма такія павер'і ідуць з часоў XVI ст., калі Віцебшчына была спустошана падчас Лівонскай вайны (1558–1583 гг.).

У некаторых месцах жальнікі суседнічаюць з цяперашнімі могілкамі. Так, валуны-надмагіллі і каменныя крыжы ёсць на могілках вёсак Гарадзец, Стары Лепель, Рэйтполле і іншых. Найбольш шырока выкарыстоўваўся камень для вырабу надмагілля XV–XVIII стст. Але і ў XIX ст. яшчэ многа дзе з каменя рабілі крыжы, высякалі надпісы, абкладалі невялікімі камянімі надмагіллі. Напрыклад, у Велеўшчыне, Рудні, Аношках да нядаўняга часу захоўваўся звычай абкладаць магілы нябожчыкаў камянімі. На могілках в. Слабодка, што недалёка ад Старога Лядна, лепельскімі краязнаўцамі былі выяўлены камяні з датамі «1881 г.», «1888». Да XIX ст. адносяцца каменныя надмагільныя пліты з надпісамі на польскай мове (в. Гарадчэвічы) і на іўрыце (в. Слабодка, Лепель).

Навуковую каштоўнасць уяўляюць не толькі самі валуны-надмагіллі і каменныя крыжы, але і зробленыя на іх надпісы, малюнкі, крыжыкі, саларныя знакі. Па іх можна вызначыць не толькі дату пахавання, але і сказаць, да якой рэлігійнай канфесіі належыў нябожчык, да якога саслоўя адносіўся.

На вялікі жаль, лёс некаторых пахавальных помнікаў XIV–XIX стст. даволі трагічны. Многія з іх былі знішчаны ці часткова пашкоджаны ў другой палове XX ст. Такі лёс напаткаў старыя польскія могілкі, што месціліся на ўскрайку Паддуб'я. У 1970-я г. каменныя пліты з надпісамі на польскай мове былі выкарыстаны пры будаўніцтве жвіроўкі Лепель – Валосавічы. На месцы могілак зрабілі кар'ер. Не адно дзесяцігоддзе праляжалі на ўскрайку леса каменныя крыжы і валуны ля в. Двор-Таронкавічы. Калісьці поле, дзе месціліся старыя могілкі, спатрэбілася мясцовому калгасу пад пасяўную плошчы. У адначасе быў знішчаны яшчэ адзін помнік духоўнай культуры нашых пращчураў. У 2003 годзе, дзякуючы намаганням краязнаўца Васіля Шкіндзера і яго сяброў, могілкі ля Таронкавічаў былі адноўлены.

Разбурэнне могільнікаў, старажытных і не вельмі, заўсёды лічылася святатацтвам. Ад цяперашняга пакалення дарослых людзей будзе запекыць, як будуць зберагаць спадчыну дзядоў нашы дзеці. Для гэтага мы перш за ўсё сваімі ўчынкамі павінны паказаць ім шлях да духоўнага паразумення. Гэта можна зрабіць толькі зберагаючы магілы нашых дзядоў і прадзедаў.

Валерый Тухта